

Вольга Палукошка

**ДЗЕНЬ СВЯТОЙ ГАННЫ Ў НАРОДНЫМ КАЛЕНДАРЫ
СТОЛІНШЧЫНЫ І АГУЛЬНАЕЎРАПЕЙСКІМ КАНТЭКСЦЕ**

Хрысціянства на славянскіх землях, як вядома, носіць спецыфічны характар. Яно вызначаецца пераплъценнем язычніцкіх і ўласна хрысціянскіх традыштый. Як заўважае Т. Акінчыш, «працэс сінкрэтызацыі, які працякаў

перш за ўсё ў форме «прысвойвання» хрысціянскай царкою язычніцкіх традыций, ахапіў галоўным чынам каляндарныя святы і абрады» [1, 156]. Гэты працэс – у выніку якога многае знікла, нешта страціла свой першапачатковы сэнс, сваю ролю – быў доўгім і складаным. Палессе з'яўляецца у гэтым сэнсе унікальной тэрыторыяй. Як вядома, язычніцтва пасля хрышчэння яшчэ доўгі час займала тут трывалыя пазіцыі. Менавіта таму палескі матэрыял вылучаецца сваёй разнастайнасцю і архаічнасцю. У сувязі з гэтым вельмі цікавым рэгіёнам падаецца Століншчына, дзе па сённяшні дзень святуюць (хоць і не без трансфармацый) Каляды, Шчадрэц, Купалле і дзе, як і ў іншых рэгіёнах, многія традыцыі зышлі ў нябыт. Так, намі было ўстаноўлена, што ў в. Фядоры, як і на Піншчыне, калісці існаваў у жывым бытаванні абрад «Ваджэння Куста», а ў в. Калоднае – валачобніцтва. Вялікдень цікава адзначаўся і ў в. Белавуша. Ганна Пракопаўна Волчык (1924 г. н.) расказала, што пасля таго, як прыходзілі раніцай з царквы, паснедаўшы, збіralіся дзяўчатаы. Яны браліся за руکі «да бы лонцуг по шляху» ішлі і спявалі песні. Так праходзілі з аднаго канца вёскі ў другі – «од Шляхты чэрэз Мужыкоў і до Сахаліну». А Вера Сцяпанаўна Палукошка (1933 г. н.) згадала, што пасля насупраць царквы вадзілі карагоды: «Конопелькі гралі (однэ одному под руکі бегалі і кругом)».

Галоўныя зімовыя святы ў в. Белавуша – традыцыйныя Каляды і Новы год (Шчадрэц), на які, па словах В. С. Палукошкі, «*i з конем ходзілі (радном обмотаюць, голову зробляюць)*». Акрамя гэтага, святкаваліся і Ганны (22 снежня). Гэтае свята з'яўляецца унікальным не толькі ў кантэксле палескай каляндарна-абрадавай традыцыі, а і, увогуле, ўсходнеславянскай. Яго апісанне адсутнічае як у акадэмічных выданнях (у прыватнасці, у энцыклапедыі «Беларускі фальклор» яно ўвогуле не згадваецца), так і ў выданнях, прысвечаных народнаму календару. Праўда, А. Лозка ў кнізе «Беларускі народны каляндар» (2002) падае свята, але толькі праз звязаныя з ім парэміі і народныя прыкметы: «Прысвятак, што падобны на Савы. Да Каляд застаецца роўна два тыдні. «Ганкі – пошчытаны дынькі» (Драгічынскі раён)...». Звесткі ж пра абрад, якім яно суправаджалася, зусім адсутнічаюць. Гэта дае падставы лічыць, што апісанне палескага свята «Ганны» яшчэ не рабілася.

Напярэдадні свята («Заўтра Ганны, а ўвечэры збіраемос»), успамінае Г. П. Волчык, збіralіся дзяўчатаы, хадзілі па хатах і прасілі: «*Шчодры вечор, добры вечор. Дайце на рушнік прадзіва*». В. С. Палукошка прыводзіць крыху іншыя слова: «*Добры вечор вам, дайце на рушнік прадзіва*». Жанчыны тады «*прадзіво давалі, лён, ручайку; сукроток давалі*». Сабраўшы прадзіва, дзяўчатаы прыходзілі ў хату да адной з сябровак, «*у кого помешчэнне большэ было, там і сновалі, і красны ткалі, і белімо*». Так працавалі ўсю ноч, а пасля, паводле слоў Г. П. Волчык, (на сама свята), «*у цэркоў носілі да вешалі на вообразы*». Акрамя таго, па словах В. С. Палукошкі, «*чатлялі на крэст. По дорогах крэсты стоялі такіе*». Інфарманты казалі, што такіх «кампаній багато ходзіло. Як на Шчадрэц, але ніякой перэдзеўкі не было», «*ніяк не наражаліся*». На жаль, ніякіх песен, спецыяльна прымеркаваных да дня

св. Ганны, не захавалася. Магчыма, іх і не было. Інфарманты сцвярджаюць, што пры абходзе хат не спявалі, таму што быў пост, але пры прадзенні, як прызналася В. С. Палукошка, «каляду спявалі». Магчыма, раней песеннае напаўненне свята было больш багатае, але хрысціянства пакінула на абраадзе свой след. На наш погляд, гэта звязана з заменай язычніцкага суб'екта свята на хрысціянскага: ролю пэўнага жаночага бóstва ўзяла на сябе святая Ганна, маці Багародзіцы. Мяркуем, што ва ўсходніх славян дзень святой Ганна, які прыйшоўся на самую доўгую ноч у годзе, супаў з днём язычніцкай багіні, апякункі жанчын і жаночых спраў. У сувязі з гэтым перажыў пэўныя трансфармацыі і сам абраад, захаваўшыся, тым не менш, у абраадавым календары палешукоў як рытуальныя святочныя попрадкі.

Падобны звычай згадвае Б. Рыбакоў, праўда, у кантэксле апакрыфічнага пятнічнага календара і адносна дзвюх галоўных, на яго погляд, Пятніц – дзевятай, перад днём Кузьмы і Дзям'яна (да 1 лістапада) і дзесятай, перад днём архангела Міхаіла: «Дзве галоўныя пятніцы стаялі на пачатку гэтага цікавага і вясёлага сезона, яны бышам адкрывалі яго. Святкаванні пачыналіся тканнем <обыденной пелены> (г.зн. вытканай за адзін дзень) у гонар 9-й пятніцы. Дзяўчата калектыўна выконвалі ў адзін гэты дзень увесь гадзічны цыкл работ: церабілі лён, пралі, ткалі, бялілі» [7, 392]. Сапраўды, дзяянне падобнае, але не сам абраад. Па-першае, у адным выпадку дзяянне выконваецца за дзень, а ў другім – за ночь. Па-другое, адсутнічае працэс хаджэння. У цытуемай працы даследчык звязвае праваслаўную святую Параскеву Пятніцу з язычніцкай багініяй Макошай (Мокаш, Макеш, Макуша), выява якой стаяла на Кіеўскім пагорку разам з Перуном і іншымі багамі.

Некаторыя даследчыкі лічаць, што Мокаш «не мела шырокага распаўсюджання сярод славян, таму і не атрымала свайго адлюстравання ў іх абраадавым фальклоры» [5, 198]. Іншыя ж сцвярджаюць адваротнае: «Мокаш была вядомая не толькі ўсходнім славянам, але і заходнім і паўднёвым славянам» [2, 132–133]. Чэшскі даследчык Л. Нідэрле лічыць, што «сведчаннем таго, што гэтая кіеўская багінія Мокаш не была толькі літаратурнай фікцыяй, з'яўляеца таксама тое, што ў паўднёварускім фальклоры яна ўтрымалася і па сённяшні дзень, хоць уяўленні пра яе, зразумела, значна змяніліся» [6, 312]. Сярод фальклорных твораў сустракаюцца легенды, дзе згадваецца як сама багінія, так і святая Параскева Пятніца, з вобразам якой зліўся вобраз старажытнай багіні жаночых рамёстваў. Амаль ва ўсіх легендах расказваецца пра забарону прасці ў пятніцу ці ноччу і пра пакаранні, якія чакалі парушальніц.

В. Галубкова адзначае: «У народных апавяданнях вобразы Багародзіцы і Параскевы Пятніцы з'яўляюцца практична ідэнтычнымі. Часам інфарманты іх нават блытаюць, – і прыводзіць цікавы, у нашым выпадку, прыклад. Інфармант паведаміла, што бываюць іконы з выявамі маці і дзіцяці: калі дзіця дзяўчынка, то гэта Багародзіца з маленъкай Параскевай, а калі жанчына з хлопчыкам – гэта святая Пятніца і Хрыстос» [3]. З гэтага відаць, што у народнай свядомасці існуе пэўная сувязь паміж святой Параскевай Пятніцай,

святой Ганнай (жанчына з малой дзяўчынкай на руках, відавочна, святая Ганна з маленькой Марыей) і Багародзіцай (адпаведна, з Сынам). Да следчыша лічыць, што «ў цэнтры шанавання Божай Маці і Параскевы Пятніцы знаходзіцца тэма нараджэння і шлюбу, у якой заўважаецца вобраз вялікай багіні, у далёкім мінулым звязанай з земляробствам... Тэма нараджэння ў «багародзічныя дні» (Благавешчанне, Раздво, Успенне і інш.) процістаіць адміранню прыроды, прадвызначае яе адраджэнне» [3]. У такім выпадку смела можна казаць, што Ганны – менавіта такі дзень (22 снежня – зачацце праведнай Ганнай Прывялой Багародзіцы; 21–22 снежня – дзень зімовага процістаяння, самы кароткі дзень у годзе і самая доўгая ніч). У народзе заўважалі: «На зачатие святой Анны осень кончается, зима начиняется» [10, 447], «Ганны – прыбавіца багата дня» [9, 60–61], «Од Ганнён дванаццаць рабочых дзён до Рожэства» [9, 61]. А на Украіне Ганны называлі «родинами сонця» [8, 157]. Часавыя межы гэтага свята добра вызначаныя і сярод белавушанцаў: «У Піліповку. От Ганнэй 15 дней до Роздва» (Волчык Г. П.), «От кажуць: «От Ганнэй 12 дней», – а выходзіць 15» (Палукошка В. С.). Тут відавочная сувязь з Раздвом (Калядамі), але пры гэтым паўстае пытанне: чаму гаворыцца пра 12 дзён, калі вядома, што паміж імі, на самай справе, 15? Зразумела, што 12 дзён сімвалізуюць месяцы года, але чаму аказваюцца «лішнімі» тры дні? Адказ мы можам знайсці, калі звернемся да єўрапейскага народнага календара.

Так, у большасці заходніх єўрапейскіх краін самым кароткім днём традыцыйна лічыцца 13 снежня, калі адзначаецца дзень святой Люцыі. Гэтая неадпаведнасць рэальнасці звязана з пераходам ад юліанскага календара да грыгарыянскага. Паміж днём святой Люцыі і каталіцкім Раздвом роўна дванаццаць дзён, а вось ў некаторых раёнах Румыніі лічылі, што «ад Ганны (9 снежня) і да Спірыдана (12 снежня) дзень і ніч «стаяць на месцы», дзень пачынае павялічвацца толькі са Спірыданом» [4, 287]. Таму гэтыя «лішнія» дні, відаць, успрымаліся як адно цэлае (тры = аднаму).

У єўрапейскіх краінах, як і на Палессі, таксама існавала традыцыйна хаджэння ў самую доўгую ніч. Фіны, напрыклад, у гэту ніч выпякалі хлеб, які павінны быті з'есці раніцай на Раздво. «У ніч, калі пяклі хлеб на Раздво, было прынята хадзіць да суседзей прасіць «падаянне» ў форме пірагоў» [4, 128], у Германіі, напярэдадні дня святой Люцыі, «вечарам дзяўчатах хадзілі ад дома да дома, апранутыя ў белыя сукенкі, з вянцом нявесты на галаве» [4, 145], «у Маравіі ў дзень святой Люцыі хадзіла па вёсках адначасова некалькі Люцый з апалонікамі ў руках. Яны моўчкі танцавалі ў кожным доме, стукаючы апалонікамі...» [4, 207]. У згаданых краінах святая Люцыя, як і святая Параскева Пятніца, а таксама язычніцкая багінія Мокаш, мае дачыненне да ткацтва: існавалі забароны на ткацтва ў гэты дзень і вера ў пакаранне парушальніц, а ў некаторых месцах, наадварот, «рэкамендавалася пачынаць хатнія справы: прасці, ткаць і г. д. Лічылі, што калі пачнеш работу ў гэты дзень, то цэлы год будзеш яе рабіць хутка і з задавальненнем» [4, 287].

Зыходзячы з прыведзеных фактав, мы можам дапусціць магчымасць існавання агульнаеўрапейскага жаночага боства, якое ў розных формах

ушаноўваецца єўрапейцамі і па сённяшні дзень. Нягледзячы на тое, што зараз аднародныя святы адзначаюцца ў розныя дні, раней свята гэтай багіні прыпадала на самы кароткі дзень у годзе.

ЛІТАРАТУРА

1. *Акінчыц, Т.* Обряды и фольклор синкретических верований полешуков / Т. Акінчыц // Комплекснае даследаванне фольклору і этнакультуры Палесся : Матэрыялы II Міжнар. навук. фольклорна-этналінгвіст. канф., 14-15 крас. 2005 г., Мінск / рэдкал. Васіль Лішвінка (уклад.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2005. – С. 155 – 159.
2. *Волошина, Т. А.* Языческая мифология славян / Т. А. Волошина, С. Н. Астапов. – Ростов н/Д . : Феникс, 1996. – 445 с.
3. *Голубкова, О. В.* Женские мифологические образы в верованиях восточных славян Сибири / О. В. Голубкова [Электронны рэсурс]. – Рэжым доступу : <http://www.sati.archaeology.nsc.ru/Home/pub/Data/?html=sv25.htm&id=573> – Дата доступу : 18.01.2015.
4. Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной Европы, XIX – начало XX в. : Зимние праздники / ред. коллегия: С. А. Токарев (отв. ред.) и др. – М. : Наука, 1973. – 351 с.
5. *Мирончиков, Л. Т.* Словарь славянской мифологии : Происхождение славян. мифологии и этноса / Л. Т. Мирончиков. – Минск : Харвест, 2004. – 302 с.
6. *Нидерле, Л.* Славянские древности / Л. Нидерле; Пер. с чеш. Т. Ковалевой, М. Хазанова. – М. : Алетейя, 2000. – 590 с.
7. *Рыбаков, Б. А.* Язычество древних славян / Б. А. Рыбаков. – М. : Наука, 1981. – 607 с.
8. *Скуратівський, В. Т.* Місяцелік : Укр. нар. календар / В. Т. Скуратівський . – Київ: Мистецтво, 1992. – 207 с.
9. *Толстая, С. М.* Полесский народный календарь / С. М. Толстая. – М. : Издательство «Индрико», 2005. – 599 с.
10. *Усов, В. В.* Русский народный православный календарь : В 2-х тт. Справочное издание / В. В. Усов. – М. : Изд. Дом МСП, 1997. – Т. 2. – 575 с.